


ВОБРАЗ

85



надзённыя клопаты
у майстэрні пісьменніка
старонкі памяці
адлюстраванні

НАША АНКЕТА

Сучасны літаратурны працэс... Гэтыя слова часцей і часцей страчаюцца не толькі ў абіходзе крытыкаў і літаратуразнаўцаў.

Каб пазначыць новыя грані літаратурнага працэсу, рэдкалегія «Вобраза-85» звярнулася да пісьменнікаў і крытыкаў з наступнымі пытаннямі:

1. Мастацкія каштоўнасці спрадвеку правяраліся крытэрыямі ідэйнасці, мастацкай дасканаласці, жыццёвой праудзівасці. Якія, на Вашу думку, творы беларускай літаратуры апошніх дзесяцігоддзяў найбольш адпавядаюць гэтым крытэрыям?

2. Сённяшні стан літаратуры: што ў ім задавальняе, што не задавальняе? Якія творчыя задачы (звышзадачы) маглі б, на Вашу думку, паставіць перад сабой тыя ці іншыя пісьменнікі. Ваш «сацыяльны заказ» ім?

3. Майстэрства... Ці яно — асноўны клопат літаратуры? Ці няма ў ім небяспекі самазамыкання, «залітаратуравання» літаратуры, ператварэння яе ў цэхавы занятак? Магчыма, якраз культиваванне майстэрства і перашкаджае пісьменніку дакрануцца да галоўнага перва жыцця, адчуць самыя надзённыя запатрабаванні сучаснасці, адказаць на карэнныя пытанні жыцця?

4. Якія жыццёвыя сферы, на Ваш погляд, наша літаратура ўсё яшчэ абмінае? Якія праблемы, а таксама жанры і формы яна яшчэ мусіць асвойваць?

5. У свой час Альберт Эйнштэйн гаварыў, што Дастаеўскі дае яму больш, чым Гаус. А як у вашай творчай практицы: з якіх дзяляннак прыходзяць да Вас самыя значныя і плённыя імпульсы?

канкрэтных, так сказаць, індывідуальных задач і «звышзадач», то я хацеў бы дадаць тут наступнае меркаванне. Творчасць, як вядома, вызначаецца двумя фактарамі — суб'ектыўным (талент, унутраны свет, харектар) і аб'ектыўным (жыццё, свет навакольны, прырода). Жыццё можа ўносіць вельмі істотныя карэктывы ў нашы планы, зусім мяняць іх. Так што прадказваць, прагназіраваць, тым больш ставіць задачы і даваць «заданні» — справа мала рэальная.

3. Безумоўна, не асноўны. Наогул, признацца, не ведаю дакладна, што гэта такое — майстэрства. Для мяне гэтае паняцце аддае рамесніцтвам, умельствам, валоданнем пэўнымі тэхнічнымі прыёмамі. А сапраўдныя творы, вершы, напрыклад (абмяжуюся гэтым жанрам), не робяцца, а нараджаюцца. «Лепшы спосаб пісаць добра — гэта многа сэрца». Часта прыгадваю гэтыя цудоўныя горкаўскія слова.

4. А можа быць, яна яшчэ недастаткова аддае ўвагі маральна-псіхалагічнаму клімату грамадства, праблемам чалавечага духа, узаемаадносінам паміж мужчынам і жанчынай... Ну а што датычыць новых жанраў і форм, то ж іх асваенне — не самамёта, яно звязана самым арганічным чынам з канкрэтнымі мастакоўскімі задумамі, з творчым працэсам, з літаратурнай практикай. Спачатку ідэі, тэмы, змест, а формы нікуды не дзенуцца.

5. Так, гэты ўрок Эйнштэйна павучальны. Ён сапраўды аддаваў перавагу маральнym якасцям перад інтэлектуальнымі. І я думаю, што ўсіх нас натхніе перш за ўсё вера ў добрыя пачаткі чалавека, у гуманізм, у людское шчасце.

УЛАДЗІМІР КАЛЕСНІК

5. Мне хочацца пачаць гаворку з адказу на апошніе, пятые пытанне, паколькі гэты адказ можа падвесці думку да ўсіх астатніх.

Стайшае афарызмам выказванне Альберта

Эйнштэйна пра тое, што Даастаеўскі дае яму больш, чым Гаус, я разумею як мастацкі вобраз, мнагазначны парадокс.

У перакладзе на мову дакладных паняццяў ён можа азначаць, між іншым, тое, што мастацтва і навука далёкія, але роднасныя з'явы, а вучоныя і мастакі — розныя і ўсё ж блізкія па натурах і тыпу дзейнасці людзі. Мастацтва, як і навука — пазнанне. Гэта так, аднак жа, калі спытаць: пазнанне чаго і якім чынам, дык адразу паўстаюць прынцыпавыя адрозненні паміж гэтымі дзвюма сферамі духоўнай дзейнасці. Калі б адрознення не было, дык навука і мастацтва зліліся б і перасталі існаваць, іх замяніў бы сімбіёзны феномен, напрыклад, мудрасць. Яна была ж зыходным станам свядомасці — да падзелу, і гэта зафіксавана ў тэрміне фальклор — народная мудрасць, на ранній стадыі данавуковы ў нейкай меры і дамастацкі тып свядомасці. На працягу гісторыі адлегласць паміж навукай і мастацтвам павялічваецца, спецыялізацыя ведаў паглыбляеца, вось і становіцца сёння парадаксальнымі праявы іх блізкасці. Парадоксам выдаецца прызнанне, што мастак Даастаеўскі мацней і дабратворней паўплываў на вучонага Эйнштэйна, чым іншы, блізкі яму вучоны, кароль матэматыкаў Гаус. А справа, мне здаецца, у тым, што творчасць як навуковая, так і мастацкая не зносяць падказак, наследаванняў, таленты не могуць расці ў цяні іншых творцаў. Гаус, відаць, прыгнатаюча дзейнічаў на арыгінальнасць фантазіі Эйнштэйна. Ён падказваў шляхі і метады, Даастаеўскі ж як мастак не мог падказваць фізіку, бо займаўся пазнаннем зусім іншай сферы жыцця і ўжывав зусім іншыя спосабы і сродкі (інтуіцыю, самааналіз і г. д.), ён падзадорваў і стымуліраваў, падбіваў на творчую дзёрзкасць, таму «даваў больш». Думаючы над гэтым парадоксам, трэба памятаць, што даваць было каму!..

Што датычыць маёй асабістай практыкі, дык я цалкам усведамляю, што чалавеку, які разменьвае сёмы дзесятак і мае даўніе дачыненне да творчай работы, пара ўжо ведаць свой шасток, разумець, што ставіць сябе ў ситуацыю

Эйнштэйна і Дастаеўскага — значыць, сесці ў лужыну камічнага. Я да гэтага часу меў сме-
ласць лічыць, што богі не абдзялілі мяне па-
чуцём гумару, па крайняй меры, здольнасцю
ацэньваць чужы, пісьменніцкі гумар.

Адносна прыроды і геаграфіі творчых імпуль-
саў думаю, як крытык, што яны знаходзяцца ў самой натуры чалавека, у здольнасці да незвы-
чайна інтэнсіўнага і аб'ёмнага ўспрымання
свету. Мастак пазнае чалавека і ёсё чалавечасе,
галоўныя спосабы мастацкага познання — пера-
ўвасабленне і самапознанне, асабістое адчуван-
не вартасці духоўных каштоўнасцей, праецыра-
ванне чалавечых лёсаў і харастваў на экран
ідэалу, які свеціцца і азарае.

Мне ўяўляеца, што пазнаючая душа маста-
ка — гэта самабытны згустак духоўных каштоў-
насцей, які ўтварыўся пад ударамі жыцця на
ўроджаную тонкую натуру, у працэсе бяскон-
цага адольвання канфліктаў са светам і пры-
свяення духоўных каштоўнасцей чалавечства.
Уласная творчасць з'яўляеца працягам і
адольваннем ранейшых праўд, спробай адмаў-
ляць ёсё тое, што не пасуе з асабістым пакутліва
нажытым уяўленнем пра святасці. Творчасцю
можа быць і проста адмаўленне традыцыйнага,
але гэта толькі палавіна творчасці, цэласная ж
творчасць — гэта акт познаючага адмаўлення і
сцверджання. Здзяйсняючы гэты акт, мастак уз-
багачаеца, і калі ён дасягне вяршынь духоўна-
га вопыту сучаснасці, дык яго далейшае асабі-
стое ўзбагачэнне стане ўзбагачэннем нацыяналь-
най ці нават агульчалавечай скарбніцы.
У творчым познанні імпульсамі выступаюць
не так сырыя знешнія факты, як асабістое ад-
чуванне фактаў, працэсаў, з'яў мастаком. Су-
тыкненне душы генія нават з вядомымі фактамі
ці ідэямі можа выклікаць у яго стан азарэння,
калі пачынаеца пераацэнка іх як каштоўнас-
цей, а новыя ацэнчныя ісціны могуць прагу-
чаць як парадоксы. Гэта бліскуча дэмантруе
Эйнштэйнаў афарызм, як, зрешты, і аналагічны
афарызм, сказаны раней Марксам пра творчасць
Бальзака. Аўтару «Капітала» «Чалавечая каме-
дия» гаварыла больш, чым усе тагачасныя пра-

цы вучоных эканамістаў ці сацыёлагаў пра сацыяльную прыроду капиталізму.

Прызнанні абодвух геніяльных мысліцеляў падкрэслююць вялікія пазнавальныя мажлівасці мастацкай літаратуры, хоць акрамя познавальнай функцыі літаратура мае яшчэ функцыю эстэтычную і выхаваўчую, а сама познанне ў мастацстве носіць спецыфічны, маральна-ацэначны характар і накіравана пераважна на абнаўленне сістэмы духоўных каштоўнасцей грамадства.

Варта памятаць, што і фундаментальная няя адкрыцці вучоных абнаўляюць не толькі навуковыя ўяўленні, але ўпłyваюць на змены ў сістэме каштоўнасцей,— прыгадаем дыскусіі вакол перасадкі сэрца ці «навуковага подзвігу» касмічнай Лайкі. Подзвігі вучоных спрадвеку натхнялі мастакоў, пра што сведчыць хоць бы «Афінская школа» Рафаэля, «Фаўст» Гётэ, «Мысліцель» Радэна. Сёння навука і мастацтва, аддаляючыся кожная ў сваю спецыфіку, атрымліваюць мажлівасць, як гэта ні дзіўна, мацней упłyваюць адно на другое. Усё гэта спакушае як вучоных, так і мастакоў перабольшваць несумяшчальнасць або наадварот — сцвярджаць тоеснасць. Адзін амерыканскі фізік, напрыклад, напісаў працу, у якой давёў, нібыта кампазітар Бах, матэматык Гёдэль і голандскі графік Эшэр працавалі над агульнаю тэмай так званай дзіўнай пятлі, рух па якой прыводзіць думку ў той пункт, з якога яна пачыналася. Знаёмячыся з падобнымі працамі, а яны звычайна напісаны займальна, захапляюча, літаратарам патрэбна памятаць, што рух свядомасці чалавецтва не можа прывесці нас да зыходнага пункту — да першабытна-фальклорнай нерасчлененасці. Эстэтычная спецыялізацыя — вось шлях і мэта сучаснага развіцця мастацтва. Сёння яна працякае інтэнсіўнай, чым калі б то ні было.

1. Вяртаюся да першага пункта анкеты.

Лічу, што мастацкія каштоўнасці правяраюцца жыццём, практикай чалавечых адносін, здольнасцю фарміраваць характар чалавека, ствараць ідэалы, якія патрэбны грамадству для яго прагрэсіўнага развіцця, бо дзеля гэтага лю-

дзі і выпрацоўваюць, абнаўляюць, узбагачаюць сістэму мастацкіх каштоўнасцей, каб яна дапамагала абнаўляць свет, разгортваць прастор для выхавання асобы чалавека, якая нясе ў сабе ідэалы грамадскага развіцця. Зразумела, у антаганістычных грамадствах ідэал чалавека супярэчлівы, пануючыя колы патрабуюць людзей кансерватыўных, гатовых захоўваць існуючы стан рэчаў. Спрыбы абнаўлення каштоўнасцей ачарненіца пануючымі сіламі як злачынства, д'ябальскі сверб. Ідэалам перадавых сіл, калі яны прыходзяць у рух, паднімаюцца, адраджаюцца, становіцца бунтар, рэфарматар, ваяёнічы гуманіст. Карацей кажучы, сістэма мастацкіх каштоўнасцей — гэта састаўная частка каштоўнасцей грамадскіх.

Самі ідэі не могуць у прынцыпе выступаць крытэрыямі для праверкі іншых ідэй. Не многія ідэі маюць ранг абсолютных ісцін. Звычайна там, дзе вартасць адных ідэй (мастацкіх каштоўнасцей) людзі пачыналі правяраць іншымі ідэямі, тэорыя адрывалася ад практикі, тэарэтыкі ўпадалі ў дагматызм, начытніцтва. Ідэянасць, мастацкая дасканаласць, жыццёвая праудзівасць самі патрабуюць праверкі крытэрыямі практикі, калі яны выступаюць у мастацкім творы як ісціны. Вартасць мастацтва правяраецца практикай, часам. Тыя творы, якія не адпавядаюць задачам і ідэалам грамадскага жыцця, адпадаюць, а на іх месца паўстаюць новыя. Мастацкая каштоўнасці, г. зн. выдатныя творы мастацтва, несмяротныя вобразы таму і называюцца мастацкімі каштоўнасцямі, што ўласбіляюць, матэрыялізуюць эстэтычны ідэал свайго часу, а заадно і пэўныя грані агульначалавечых ідэалаў.

Сучасная беларуская літаратура настолькі багатая, што асвятліць пытанне яе ўдзелу ў стварэнні каштоўнасцей у жанры анкеты немажліва, голы пералік твораў дасць толькі прэцэдэнты для спрэчак. У прынцыпе ж усё роўна проблема застанецца адкрытай, бо яе вырашае не літаратуразнаўства, а чытач, які напаўняе сваю душу тымі, а не іншымі каштоўнасцямі, адсоўвае ў цень забыцця адны тво-

ры, вобразы, а выцягвае іншыя, не папулярныя раней. Густ сучаснікаў, мне здаецца, сёння больш шырокі, чым ён быў раней, з'арыентаваны на ўспрыманне роднай літаратуры ў канцэсце савецкай і сусветнай літаратуры.

Выкарыстоўваючы расшырэнне густавых рамак, сёння, праўда, напорыста дамагаюцца выключнага месца масавыя забаўляльныя віды мастацтва. Ідэйныя аспекты зместу і нацыянальныя аспекты формы там прыглушаны, і такім спосабам дасягаецца навязлівая камунікабельнасць, здольнасць усюды прапанікання. Эстраднікі гатовы прэтэндаваць часам на ролю чарадзеяў, «наталіцеляў» эстэтычнай смагі сучаснікаў сродкамі кафейнага камфорту «для душы». А ўвогуле мяне гэта менш клапоціць, чым факт, што творы масавага і такога паказальнага жанру, як анекдот, вульгарызуюцца, робяцца цынічнымі. Тут ёсць над чым падумаць.

Калі прыгадаць, што на зары новай беларускай літаратуры, прынамсі, палавіна пісьменнікаў выдавала творы, якія выйшли за рамкі толькі нацыянальнага ўжытку, дык, відаць, сучасная, колькасна вялікая літаратурная прадукцыя не можа прапісацца такім працэнтам твораў у пантэон сучаснасці, хоць мастакі слова маюць непараўнальная лепшыя ўмовы для творчасці і развіцця творчых сіл.

Сённяшні стан нашай і сусветнай літаратуры ўяўляеца мне дынамічным, адпавядайчым напружанаасці сучаснага свету. Асабліва хвалюе ахвярны пошук сродкаў гуманістычнага ўздзеяння на грамадскую свядомасць, які вядуць прагрэсіўныя мастакі «трэцяга свету», а яны прадстаўляюць дзве трэці чалавецтва. Радуе папулярнасць у свеце літаратур, якія абслугоўваюць вызваленчую барацьбу сваіх народаў, станаўленне прыгнечаных на шляхі прагрэсіўнага развіцця. Думаецца, што рост папулярнасці і прызнання сведчаць у гэтым выпадку аб эстэтычным здароўі сучаснага чалавецтва. Пацверджаннем сказанага (негатыўным) выдаюцца мне і адывёзныя піруэты, што здараюцца з прысуджэннем Нобелеўскіх прэ-

мій, асабліва міру. Агрэсіўнасць і страх, што зыходзяць ад змяркаючага свету ўласніцтва, не змогуць падарваць здароўя эстэтычнай свядомасці сучаснікаў.

2. Што датычыць звышзадач канкрэтных пісьменнікаў, дык мне прыгадваецца, што калісі даўно толькі стваральнікі рэлігій лічылі гэта суперважным для сябе і адпраўляліся то ў пустыні, то на горы, каб пагутарыць з богам, а ў новыя часы звышзадачы фармулююць не адзінкі і не мастакі. Праўда, «Чалавечая камедыя» Бальзака — гэта звышзадача, пошукуі страчанага часу Пруста — таксама. Але «Камедыю» Дантэ назвалі «боскаю» і надалі яе загалоўку значэнне звышзадачы прыхільнікі таленту аўтара гадоў сто пасля яго смерці. Геніяльныя адкрывальнікі таямніц сумлення чалавечага — Леў Талстой і Фёдар Дастаеўскі не фармулявалі звышзадач, выказнік жыцця і змагання пралетарыяту Максім Горкі — таксама.

У беларускай прозе апошнім Кузьма Чорны абнародаваў сваю звышзадачу, калі, знемагаючы пад цяжарам хваробы, прасіў лёс адпусціць яму хоць колькі гадоў для заканчэння серыі раманаў пра шлях і лёсы беларускага сялянства. Увогуле творчыя звышзадачы існуюць як часткі пісьменніцкага, грамадзянскага і чалавечага лёсу, выступаюць натуральна як творчая і чалавечая жыццядзейнасць, не абавязкова іх фармуляваць. Фармулёўкай фактычна выступае вобраз свету, сістэма хараектараў і пачуццяў, створаныя мастаком у слове. Няхай не асудзяць мяне аўтары анкеты за тое, быццам я хачу ўхіліцца ад адказу і не браць на сябе адказнасці за стан літаратурнай звышзадачы. Чаму ж, у адносінах да пісьменнікаў, якія па ўзросту ці біяграфічных акалічнасцях ставяцца да мяне як да дарадчыка, я, наколькі магу, стараюся заахвоціць іх шукаць звышзадачу, годную традыцый нашай літаратуры — дамагаюся, каб яны імкнуліся жыць і думаць высока, не паддавацца спакусам дробязных крыўд і лёгкіх пахвал. Адчуваю задавальненне, калі бачу, як малады мастак пачынае разумець, што

пісаць цяжка, а роля яго ў жыцці застасца пакутлівай і адказнай.

Сацыяльны заказ. Слушна, што слова «сацыяльны» ўзята аўтарамі анкеты ў двукоссі. На тое і называеца заказ мастаку сацыяльным, што яго дае ўсё грамадства, дае сваім жыццём, цяжарам жыцця, адказнасцю задач, а не адзін нейкі заказчык, хоць бы ён быў професійным літаратарам ці іншым дзеячам. Да чаго прыводзіць перахват сацыяльных функцый грамадства такім суб'ектамі, хай нагадае нам сумнай памяці літаратура Германіі перыяду гітлераўскай дыктатуры. Працэсы, якія мы называем тэрмінам «сацыяльны заказ», надзвычай складаныя і яшчэ недастаткова вывучаныя сацыёлагамі мастацтва. Як мне здаецца, рашающую ролю тут адыгрывае становішча пісьменніка ў грамадстве, ступень далучанасці яго да жыццёва важных проблем, саўдзел у прыманні рагшэння ў нацыянальнай важнасці, рэальны доступ да вызначэння шляху грамадскага развіцця і свабодны ўдзел у здзяйсненні гістарычна адказных задач народа. Толькі такія формы заказу могуць быць плённымі. Заказ жа мой асабісты нейкаму пісьменніку, хоць бы яго і назваць сацыяльным у двукоссі, быў бы з майго боку праявай філістэрскай надзіманай пустаты. Гэта не значыць, што я не ўдзельнічу ў выпрацоўцы сацыяльнага заказу. Удзельнічу актыўна, калі мне ўдаецца знайсці правільную ацэнку мастацкага твора ці работы мастака або асэнсаваць вопыт літаратуры на нейкім этапе. Але літаратурная ацэнка — толькі адзін з фактараў. Сацыяльны заказ — гэта ў грунце заказ не сформуляваны, а перададзены мастаку грамадствам цераз выхаванне і прыняты ім як частка гістарычнага прызвання народа. Цяжкая гэта ноша, несці яе могуць толькі таленавітыя, ахварыныя. Пісьменнік за тое і шануецца ў грамадстве, што ён бярэ гэтую ношу — адказную, часта небяспечную для яго асобы — і нясе яе добраахвотна, як гаварыў У. І. Ленін, па падказцы сумлення, спачуваючы пакутам мільёнаў людзей і жадаючы добра і шчасця ўсяму чалавецтву. Здольнасць

пераўасабляцца, спачуваць, радавацца і пакутаваць за другіх, за мільёны — шчасліва-балючая прывілея таленту мастака.

Будучы ўпэўненым, што пісьменнікам не шмат дадуць падказкі і «сацыяльны заказ» крытыкаў, я дзякую складальнікам анкеты за двукосci.

Сучасны савецкі пісьменнік, калі ён сапраўдны мастак, куды вастрэй за мяне, крытыка, адчувае, напрыклад, што хвала дабрабыту, якая спакваля паднімаецца і наплывае на штодзённасць горада і вёскі, нясе ў сабе матэрыяльныя палёгkі, зручнасці, прыбаўку вольнага часу, змяншэнне бытавых клопатаў і цяжкасцей, але адначасна няўхільна — пэўнае змяншэнне ўражлівасці, чуласці чалавека на патрэбы, клопаты, пакуты іншых людзей. Мастак адчувае гэта як пагрозу духоўным багаццям, як небяспеку, бо сытая знячуленасць, як і галодны фанатызм, не раз былі знакам бяды. А сёння, як і тысячу гадоў таму назад, толькі цераз шчырае спачуванне чалавека чалавеку можна ісці да спачування чалавецтву. Панізіць парог уражлівасці, спагадлівасці, чалавекалюбства і падняць узровень душэўнага юднання людзей — вось ад вечная, а сёння асабліва вострая задача мастака. Чалавецтва ж,— да гэтага мы даходзім пераважна розумам,— наблізілася да трагічнага рубяжа ў сваім гістарычным развіцці, рубяжа юдзернага супрацьстаяння. Скасаваць гэты рубеж пад сілу не аднаму розуму, а і пачуццям і сумленню. Сучасная перыфраза запаведзі «Не забі» ў дэвіз «Не забі чалавецтва» з'яўляецца, між іншым, прыкладам пераадрасоўкі маральных наказаў сумлення — розуму. Калі старая запаведź мела ў падтэксеце «не забі брата свайго, створанага тым жа богам, што і ты, братабойствам заб'еш самога сябе», дык абноўленая формула мае іншы падтэкст: «не знішчы цывілізацыі, не загубі каштоўнасцей, створаных вякамі, не абарві бяздумна працэсу бязмежнага ўдасканалення жыцця на яго высокім разумным узроўні, не спыні самай цудоўнай з усіх вядомых нам форм руху матэрыі ў свеце». Такі падтэкст не маглі выказаць і зра-

зумець продкі. Інтэлектуальная напоўненасць тут многа большая, хоць адначасна непазбежна зменшылася ўдзельная вага пачуцця, якое ў старой формуле было вядучым. Мы спадзяемся на разум чалавецтва. Гэта слушна. Але ствараючы вобраз духа чалавечага, сучасныя мастакі павінны памятаць і клапаціца пра паўнагучнасць і шматграннасць, каб быў там і дэтанатар эмоцыі, і выбухная моц пратэстуючага разуму, і балючы крык святога сумлення, і напор нязломнай волі да жыцця.

Сёння, як і заўжды, сацыяльны заказ мастаку выступае як заказ па ўстанаўлению новых тарыфаў у сістэме духоўных каштоўнасцей, але з адказнасцю за захаванне адвечных цэн на каштоўнасці фундаментальныя.

Духоўнае і арганізацыйнае яднанне чалавецтва, воля супрацьстаяння ядзернаму цемрапашальству апантаных перажыткамі ўласніцтва агрэсіўных імперыялістычных сіл — гэтая звышзадача дыктуе сёння задачы творчыя. Савецкія мастакі маюць тую перавагу над сваімі калегамі ў развітых капиталістычных краінах, што ў нас высакародныя імкненні захаваць жыццё чалавецтву пранізываюць не толькі свядомасць мас, але і дзяржаўную думку, палітычную волю партыі і народа.

3. Лічу ўяўленне, быццам у нас ужо дасягнута высокое майстэрства пры нізкай сэнсавай напоўненасці твораў, адным з міфаў сучаснай літаратурнай думкі ў Беларусі. Гэты фармальна-лагічны фетыш пабудаваны так: раз прыйшло ў літаратуру пакаленне філалагічнае, значыць, майстэрству яно павучылася, а змест трэба яшчэ набыць, бо змест абумоўліваецца жыццёвым вопытам. Дзяліць творчы акт на пазнавальную і фармальна-эстэтычную, афармленчую дзеянасць можна толькі ўмоўна, памятаючы, што фактычна ён непадзельны: змест і форма ў мастацтве ідуць разам; мастак мысліць вобразамі, і таму калі ёсць у яго творы глыбіня зместу, дык ёсць і багацце формы. Убогаю формою нельга выказаць багаты змест, а бедны змест не ўтрымае багатай формы. У пазіі асабліва адчувальна, што голае версіфіка-

тарства — яшчэ не мастацтва. Але ці будзе паўнакроўным мастацтвам нават глыбокі змест без дасканалай вобразнасці, без выдатнай тэхнікі верша, прасоды? Слова ў мастацкім творы выступае адначасна носьбітам праўды і харастра. Паэтычную тэхніку, версіфікатарскае ўмельства і чалавечую глыбіню мастакі спасцігаюць адначасна. Валодаць паэтычным майстэрствам, не валодаючы багаццем чалавечай душы і мовы, проста немажліва. Культываванне майстэрства — згодзен — можа часам прывесці да манернасці, аднак жа — не сапраўдных мастакоў. Мастакам даравітым, а яны ўласна робяць пагоду ў літаратуры, майстэрства даецца як бы само сабою, арганічна. Гэта слабым мастакам здарaeцца затрачваць усю сілу на авалодванне прыёмамі пісьма, якія так і не становяцца майстэрствам, стылем, бо не выцякаюць арганічна з самабытнасці асобы аўтара, яго таленавітасці. Вялікія мастакі ўзыходзяць на вяршыні наватарства як бы самахоць. Майстэрства ў іх — вынік ідэйна-творчых пошукаў і адкрыццяў. І таму яны часта дазваляюць сабе не прэтэндаваць на майстэрства.

Памятаю, у шасцідзесятага гады Васіль Быкаў прыехаў у Брэсцкі інстытут на канферэнцыю па яго першай кнізе «Жураўліны крык». І ў нас узнякла спрэчка пра майстэрства: госьць заявіў, што ён не прызнае піякага майстэрства і ніколі не будзе да яго імкнуцца, яму патрэбна праўда, чистая праўда, а майстэрства можа толькі шкодзіць праўдзе. Я, прызнацца, быў шакіраваны не гэтай заявой — не толькі мастакі, але і мы, грэшныя, любім выказвацца гіпербалічна і парадаксальна,— даняло мяне тое, што такі мяккі, памяркоўны і зычлівы хлопец, родная душа, беларус, не ішоў хоць на які кампраміс, калі я, пасвежаны ў нялёгкую працу над словам, якую вёў Янка Брыль, горача даводзіў Васілю Быкаву, што майстэрства, як і праўда, адноўка патрэбны мастаку. Тады я прыняў незгаворлівасць госьця за перанос на ўсю літаратуру і апраўданне ўласнай неспрактыкаванасці. Цяпер, пасля выхаду «Праклятай вышыні», «Сотнікава» і асабліва «Знака бя-

ды», я адчуваю ўнутранае задавальненне: майстэрства прыходзіла і прыйшло да Быкава як глыбіннае паяднанне вялікага мастака са стыхій беларускага народнага жыцця і слова, са скарбніцай духоўных каштоўнасцей, выпрацаваных народам.

Цудоўным тыглем, у якім адбываецца накапленне творчай моцы, з'яўляеца ўся асаба мастака, а не толькі вышэйшы пласт свядомасці, які называецца разумам, мудрасцю і свабоднаю воліяй. Праца над павышэннем майстэрства можа працякаць свядома і неўсядомлена, але заўжды як прадмет самаўзбагачэння творчай асобы. Я лічу, што свядомая праца над майстэрствам не пагражае змястоўнасці твора, наадварот, яна можа хутчэй прынесці паглыбленне зместу, бо яна вядзе да пошуку форм найбольш мэтазгодных, у тым ліку і аскетычных, эканомных, сурова-безмастацкіх, а не абавязко-ва пышных і зіхоткіх. Мастацкі талент — гэта здольнасць не толькі адкрываць скрытую глыбінную праўду, але і хваляваць гэтаю праўдай, «пераварочваць душу».

Не дзеляць мастакі творчага пошуку на змест і форму. Такі падзел дапускаюць літаратуразнаўцы і часам літаратурныя рамеснікі. Першыя для того, каб абліягчыць пазнанне шматграннай сутнасці мастацтва, а другія — каб на-быць вывучку, якой ніколі не набудуць. Тут напрошваецца парадаксальнае прызнанне Хемінгуэя: «Я і пісаў карава, вось гэтую маю каравасць назвалі маім уласным стылем». Мы чуем тут не новую, але і не лёгкую ісціну, што аснова майстэрства і ідэйнасці — тая самая: значнасць і глыбіня асобы мастака. А як на-быць гэтыя рэчы? Адны кажуць: працай, вучобай, а другія — талентам, натхненнем, інтуіцыяй. Там і там ёсць свая часціна рацыі, толькі спалучыць гэтыя часціны немажліва пры дапамозе простага плюсання, бо, як гаварыў Леанарда да Вінчы, у мастацтве больш робіць той, хто менш працуе. Проблема Моцарта і Сальверы — вечная проблема, яе не адменіць філалагічная адукаванасць мастакоў. Да гэтай супя-

рэчлівасці трэба праста прывыкнуць, як да непазбежнасці.

4. Я ўспрымаю літаратуру як арганічную частку субстанцыі самога жыцця, а не як нейкую даходную культуру, пасеную на глебе жыцця для таго, каб атрымаць ураджай. Будучы часткай субстанцыі грамадскага жыцця, літаратура сусінне з іншымі субстанцыяльнымі яго часткамі, яна ўносіць у жыццё роўна столькі, колькі дазваляе склад і стан грамадскіх свядомасных рэчываў. Вядома, напрыклад, што ў магаметанскім свеце рэлігія, выгнаўшы фігуратыўныя выявы са святынь, затрымала на доўгі час развіццё партрэта і тэматычнай карціны, хрысціянская царква, стаўшы ў сярэднім веку манапольнаю ідэалагічнаю ўстановай, адняла мастакоў ад рэальнасці, прымушаючы ілюстраваць містычныя ўяўленні пра бога і святых. Ці была тут віна мастацтва? Мабыць, рашающуюю ролю адыгрывала нездаровае запатрабаванне на мастацтва. Хваравітасць, абмежаванасць густу.

Звяртаючыся да нашых дзён, я не могу думак, што савецкая літаратура вымушана абмінаць нейкія праблемы жыцця. Наша ж грамадства і яго свядомасць вызвалены ад фетышаў, якія віслі над душой людзей у мінулыя эпохі і, на жаль, прадаўжаюць вісесць над ёю многа дзе і сёння. На пытанне «Якія праблемы яна, наша літаратура, яшчэ мусіць асвойваць?» адкажу: глабальныя, тыя, што ўзнікаюць як супярэчнасці развіцця чалавечтва. Сапраўдная літаратура не можа і не хоча мець іншых праблем, як тыя, якімі жыве чалавек. Напэўна, ёсць у пісьменнікаў свае прафесійныя праблемы, як і ў кожнай прафесіі, але яны падпарадкованы галоўнаму: шукаць шляхоў да несмяротнасці. Сёння гэта значыць правільна арыентаваць сучаснікаў у вялікім трагічным свеце, прывучаць бачыць у кожным пражытым дні голас вечнасці, змагацца са страхам і пагрозамі сіл, асуджаных на адживанне. У рэчышчы сучаснага жыцця няма задачы больш важнай, як змагацца супраць вайны, выкryваць маніякальную апантанасць пануючых сіл старога свету, імк-

пение ўладарыць светам, выкрываць нялюдскасць ідэі выключнасці і фапатычнай месійнасці, якімі ап'япляе сваіх прасталюдзінаў і палітычных верхаводаў змяркаючы свет уласніцкай анатаміі.

Што датычыць жанраў, дык добры кожны жанр, пакуль ён захоўвае эстэтычную дзеянасць, здольнасць паднімаць глыбінныя пласты жыцця і хваляваць душу. Улічваючы стан сучаснага свету, думаю, што найбольш плоднымі павінны аказацца сёння жанры трагедыі і крайня дынамічныя формы сатыры. Мне здаецца, што дзеянасць мастацтва слова — вось генеральная проблема развіцця сучаснай літаратуры. У нас, на Беларусі, яна мае сваю варыятыўнасць з увагі на звужэнне грамадской сферы ўжывальнасці нацыянальнай мовы, якая ёсьць і застанецца адзіным матэрыялам вобразтворчасці. Без пашырэння грамадской і дзяржаўнай базы ўжывальнасці мовы, баюся, можа знізіцца зваротная сувязь літаратуры з чытаем.

На адной сустрэчы паэтаў з чытаемі, дзе я прысутнічаў як крытык, узнякла дыскусія пра вясковую насталгію, магію бацькавага парога, роднага маральна-бытавога ўкладу. Нехта са слухачоў, здаецца, назваў гэта праявай сэнтиментальнай кволасці, ідэалізацыяй патрыярхальнага прымітыву. А малады паэт, пaryруючы папрок, заявіў, што ён ездзіць у вёску ўзброены іроніяй, на якую напрошуваюцца як праявы патрыярхальнасці, так і новага. Старое ўжо адышло і трymaeцца больш у галовах фантазёраў ад сацыялогіі, чым у жыцці. Такое старое — смешнае, смешна ставіцца сур'ёзна да того, што не існуе. Але не менш смешнага можна сустрэць і ў новым, якое яшчэ не адстаялася і нясе ў сабе пену моднага пражэкцёрства. Тут, напэуна, ёсьць вастрыня падыходу.

Я часта думаю, што мы недастаткова вызваляем сілу, якая закладзена ў рамантычным тыпе мастацтва. Нядайна, чытаючы раман Г. Мелвіла «Мобі дзік», я падумаў, як спрошчана мы глядзім на рамантызм. Вось табе рамантык, а сыпануў ведамі як энцыклапедыст,

увёў шырачэнную інфармацыю аб кітабойным промысле і ў той жа час адкрыў такія выбухі ірацыянальнага, падсвядомага ў паводзінах людзей, якім могуць пазайздросціць рэалісты.

Сучаснасць патрабуе ад літаратуры высокай шматграணасці ў праблематыцы, жанрах, майстэрстве. Той паэт, які ставіць пытанне: паэзія або версіфікатарства, у падтэксце прапануе грамадству паэзію без версіфікацыі, па-руску кажучы «безыскусственную». Ён пераконвае сябе і чытача, што такая паэзія лепшая за пустое версіфікатарства. Мажліва і так, але ж паэзія можа, застаючыся змястоўнай, ідэйна глыбокай, быць адначасна зграбнай, створанай па ўсіх правілах прасодыі ці версіфікацыі. Хіба не ясна, што такая паэзія — больш дасканальная, чым абодва аднабокія варыянты? Так, паэзія «каструбаватая», па тэрміналогіі М. Засіма, таксама мае права на існаванне, але яе стваральнікі павінны адчуваць віну недапрапоўкі і старацца павышаць прасадыйнае майстэрства, а не дамагацца права «быць сабой». М. Засім, хоць і не грашыў лішній сціпласцю, у гэтым выпадку, меўшы розум, прасіў скідак на абставіны, спрабаваў вучыцца, цягнуўся да класікаў. Праўда, ён многае спіхваў на абставіны. Сучасныя філалагічныя паэты не маюць падстаў для падобнага апраўдання, можа, таму бяруць, як шчыт, моднае слоўка «быць сабой». Неўпрыцям, відаць, што ў канкрэтным выпадку гэтае закліканне можа азначаць проста быць слабым паэтам.

Накапленне жыццёвага вопыту таксама ў некаторых маладых паэтаў праходзіць паміж турыстычнымі паездкамі і рэдакцыйна-выдавецкаю валтузнёй. Апошняя чамусьці не надта асвятляеца ў творах, значыць, застаеца турысцкая сузіральнасць — свет, убачаны з акна «транспартнага сродка», і свет, вычытаны з кнігі, угледжаны з тэлеэкрана ці кіно. Дзіва дзіўнае, у краіне супэльнага працоўнага абавязку на пальцах можна палічыць пісьменнікаў, якія займаюцца на прафесійным узроўні іншай працай, акрамя літаратуры. Сузіральным спосабам асвойваюцца і ідэалізуюцца самыя прос-

тыя прафесіі іншых людзей, пісьменнік нібы адчувае боязь перад спецыфікай прафесіі складаных, напрыклад, вучонага, дзяржаўнага дзеяча, кірауніка вытворчасці.

Паглыбілася апошнім часам дыферэнцыяцыя паміж літаратурай і журналістыкай. Мне думаецца, не на карысць літаратуры. Маладыя людзі, якія пачуваюць у сабе дар слова, хочуць сёння станавіцца не паэтамі, як раней, а журналістамі. Не падазраю, што баяцца. Гэта бывала калісь, раней. Можа, прычына ў тым, што мы дысктуем пра тое, карысна ці шкодна сёння майстэрства? Можа, таму, што мы спрабуем сяк-так заказваць і падказваць пісьменнікам тэмы, праблемы, у той час як журналісты самі знаходзяць іх у гушчы жыцця?

УЛАДЗІМІР КОНАН

1. Да крытэрыя ў мастацкай каштоўнасці, названых у анкеце, я дадаў бы яшчэ арыгінальнасць мастацкага мыслення, філософскую глыбіню і грамадзянскую смеласць пісьменніка. Без іх нават добры твор не зробіць перавароту ў свядомасці чытача. З вышыні гэтых крытэрыя ў відавочна, як многа зроблена нашымі народнымі пісьменнікамі — Янкам Купалам, Якубам Коласам, Максімам Багдановічам і тымі, хто быў і застаецца нашымі сучаснікамі. Але гэта — класіка, як належыць ацэненая крытыкай і гісторыяй літаратуры. Скажу пра сваіх равеснікаў, пра крыху старэйшых ці маладзейшых.

У аповесцях Васіля Быкова беларуская мастацкая проза паднялася на новы ўзровень, бо праз іх блізкія і далёкія суседзі змаглі глыбей зазірнуць у гістарычны лёс нашага народа, у яго духоўныя каштоўнасці. Творам агульначалавечага, сусветнага маштабу я лічу ягоны твор на традыцыйную, «сялянскую» тэму — «Знак бяды». Праўда, для паўната яго чытацкага ўспрымання варт ведаць айчынную гісторыю крыху больш, чым яна вядомая з адпаведных падручнікаў...

Дарэчы, шмат хто з маіх сучаснікаў адкрываў наноў гісторыю свайго народа пад моцным уздзеяннем гістарычных раманаў Уладзіміра Караткевіча. Ці ёсьць сёння пісьменнік, які хапеў бы паспаборніцаць у гэтым кірунку з аўтарам «Каласоў пад сярпом тваім»? Зацишша ў жанры гістарычнай прозы непакоіць, асабліва на фоне глубокіх, на маю думку, твораў пра сучаснасць — раманаў «Неруш» Віктара Казько, «Пушча» Віктара Карамазава, «Доказ ад супрацьлеглага» Васіля Гігевіча і інш.

Сёння лірычная паэзія не была б такой багатай, каб яе палеткі не засяваў выдатны літаратурар і нястомны працаунік Рыгор Барадулін. Апошнім часам маладыя крытыкі робяць лёгкія «наезды» на яго паэтычную ніву. Можа, яно так і трэба — для самакрытычнага погляду паэта на самога сябе. Аднак больш грунтоўныя ацэнкі і доўгатэрміновыя прагнозы варта рабіць з улікам усёй творчасці пісьменніка. А яна шмат у чым паспрыяла разняволенню лірычнай думкі, узбагачэнню паэтычнай лексікі і вобразнай сімволікі. Шчыра кажучы, варта ўжо гаварыць пра паэтычную школу Барадуліна.

Яшчэ адна падзея адбылася ў беларускай паэзіі 60—70-х гадоў: памаладзелі, набыўшы новае дыханне, паэты, што ўвайшлі ў літаратуру ў нялёгкія 30-я. Да іх прыйшла мудрасць жыцця, глубокая народная гуманнасць, празрыстасць светаўспрымання. Так было з паэзіяй Петруся Броўкі. Сёння гэта паэзія Сяргея Грахоўскага, Васіля Віткі, Аляксея Русецкага, Алеся Звонака і іх равеснікаў. Называю таго, каго лепш ведаю.

2. Сённяшні стан беларускай літаратуры адносна высокі. Малая літаратуры, да якіх належыць і беларуская, усё яшчэ набіраюць вышыню, кампенсуюць страты, што прычыніліся ў папярэдняя часы, не заўсёды спрыяльныя для паўнатаў іх самавыяўлення. Але ў гэтай перавазе ёсьць і небяспека — як для асобных пісьменнікаў, так, часам, і для ўсёй літаратуры. Небяспека занадта доўга застацца ў маладосці, не паднімца да сусветных проблем, абмежавацца мясцовай або рэгіональнай тэматыкай. У нас гэта

часам выяўляеца ў невыразнасці мяжы паміж прафесіяналізмам і літаратурнай самадзейнасцю. Бывае, што вопытныя літаратары (пры маўклівай згодзе крытыкі) аддаюць перавагу самадзейнаму эспіонству перад сур'ёзнымі прафесійнымі пошукамі.

Сённяшні стан нашай літаратуры, паўтараю, добры. Але што там, за гарызонтам? Сёння радуе нас не толькі класіка, не толькі паэзія Максіма Танка, паэтычная проза Янкі Брыля, але і іх маладзейшых сучаснікаў — творчасць Янкі Сіпакова, Дануты Бічэль-Загнетавай, Яўгеніі Янішчыц, Валянціны Коўтун і шмат каго ішчэ. Іх нарадзіла традыцыйная вёска, якая сёння лічыцца «неперспектывнай». Тоё ж, што перспектывна, пакуль што не даст плённых імпульсаў для развіцця гэтай літаратуры. Што ж рабіць? Па-першае, на маю думку, трэба захаваць усё добрае ад традыцыйнай вёскі. Ды і самую гэтую вёску. І не толькі для літаратуры, але і для паўнатаў нашага быцця. Па-другое, трэба шукаць, асвойваць новыя, нетрадыцыйныя для нашай літаратуры пласты народнага жыцця. Тут якраз, мне здаецца, вартыя ўвагі наватарскія пошуки Алеся Разанава.

3. Адносна майстэрства. Яно бывае ўсё ў пошуках, у напружанні; але бывае, так сказаць, рамесніцкае, хай сабе ў добрым сэнсе гэтага слова. Некалі вядомы філосаф Кант хацеў чиста лагічнымі сродкамі вызначыць межы і магчымасці пазнання, каб аддзяліць навуковую тэорыю ад псеўдатэорыі. У свой час гэта мела сэнс. Аднак большую рацыю меў не менш вядомы Гегель, запярэчыўшы, што нельга вызначыць сутнасць і межы пазнання, не пазнаючы, як нельга навучыцца плаваць, не акунуўшыся з галавой у ваду. Так і з майстэрствам: яно ёсьць працэс пераадолення жыццёвага матэрыялу, а не раз назаўсёды адпрацаваны прыём літаратурнага выказвання. Не многа значыць майстэрства, дзе няма галоўнага — «нерва жыцця», няма адказу на карэнныя жыццёвыя пытанні.

4. Наша літаратура (не толькі беларуская!) ішчэ мала звяртае ўвагі на сферу трагічнага. Выключэнне — усё тыя ж аповесці Быковіца,

скажам, адзін з апошніх твораў Алеся Жука «Паляванне на Апошняга Жураўля», ды яшчэ некалькі. Нялёгка даходзяць да чытача трагічныя і элегічныя матывы ў лірыцы. Цікавыя вершы ў гэтым ключы са зборніка Людмілы Забалоцкай «Радаводны васілёк», здаецца, сустрэлі неразуменне і нават непрыманне не так з боку крытыкаў, як з боку яе ж калег па жанру. Мы яшчэ не ўмеем або баймся (не навучыліся ў Л. Талстога, Ф. Дастаеўскага, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча) пісаць пра страшнае і трагічнае, хоць яно — такая ж штодзённая з'ява, як радаснае і прыгожае. У свой час наш зямляк Сімяон Полацкі пісаў: «Дерзаем и мы множицею мудрствовати о вещах высоких, не точию о неприкосновенных и невидимых зеницами плоти, но и умом необъемлемых о смерти же, яже частее ничто видети прилучается, и помянути не любим».

А ў тэматычным плане ў нашай літаратуры застаецца незасвоенай сфера жыцця навуковай і творча-мастацкай інтэлігенцыі. Тут таксама забыліся традыцыі Л. Талстога, М. Горкага і наогул класічнай літаратуры. Ёсць спробы ў гэтым плане, але яны не вытрымліваюць канкурэнцыі з каларытным жывапісаннем сялянскага быту ў прозе Івана Пташніка, Івана Шамякіна, Івана Чыгрынава, Анатоля Кудраўца і шмат каго яшчэ. Хто тут вінаваты — нясмеласць літаратараў ці, можа, сама інтэлігенцыя з яе нейкім невыразным або неўладкаваным бытам? Пра гэта няхай скажуць сацыёлагі.

5. Нам, бедным, як і Альберту Эйнштэйну, Дастаеўскі і літаратура таксама далі больш, чым Гаус і матэматычная тэорыя электрамагнітнага поля. А калі казаць сур'ёзна, то на крытыку і гуманітарную навуку дзейнічаюць розныя (плённыя і няплённыя) імпульсы: сацыяльна-палітычныя падзеі, мастацкія і навуковыя ідэі. Мне асабіста многа дае аўтэнтычны фальклор.